

НАШЫ ЗЕМЛЯКІ

«На радзіме Лынъкова – яго памяць жывая!...»

Багашце ўражанняў і назіранняў, пройдзеныя шляхі-дарогі, асабісты ўздел у важных для народа падзеях – неацэнны капітал для пісьменніка.

Жыццё М.Ц. Лынъкова з самага маленства было багатое на гора і радасці, на сустрэчы з цікавымі людзьмі, на вялікае шчасце назіраць хараство прыроды, убіраць у сябе яе колеры і гукі.

НАРАДЗІЎСЯ будучы пісьменнік 30 лістапада 1899 года ў вёсцы Зазыбы на Віцебшчыне ў сялянскім сям'і. Малаземелле вымусіла бацьку пакінуць родную вёску і пайсці працаўцам на чыгуночку. Сям'я жыла спачатку ў казарме, а потым пераехала ў чыгуначную будку № 230 паміж станціяй Рагачоу і Тощыца.

Працы хадала ўсім. Абавязкамі Міхася, старэйшага ў сям'і, было даглядаць месціх, пасвіць карову, пільнаваць, каб яна не забрыла на рэйкі і не трапіла пад паравоз. Жылі, ашчаджаючы кожную капею. А было ў іх не-багата: да бацьковых 12 рублёў маці магла дадаць за сваю належную працу толькі тры. Каб надтасцьці сямяніны блюдзет, купілі на выплату швейную машынку, і маці абшывала не толькі сваіх дзяцей, але іхруху зарабляла, шычую людзям.

У горы і нястаче дзеци рана сталеюць. Рана зразумеў сын чыгуначніка, што свет падзелены на белых і багатых. Да першых чацяў ях чыгуна, і ён хароняў рабочыя, пущываў ахобдыкі, стралачнікі. Ім ён спачувал. Другіх ён не любіў.

Нават вагоны, якія штодзень праносіліся каля будку № 230, былі неаднолькавыя. Вагоны першага класа былі афарбаваны ў сіні колер, другога – у жоўты, а трэцяга – у зялёны. У жоўтых і сініх ехалі розныя паны і іх багатыя апранутыя дзеци. Звычайна пасля таких вагонаў можна было разжыцца на цікавыя рэчы: пустыя каробкі ад папярос, бліскучыя паперкі ад цукерак. А часам траплялася знайсці ножкі-сізорыкі, кніжку або часопіс. Толькі зялёныя вагоны, у якіх ехалі простыя людзі, не пакідалі пасля сябе нічога цікавага.

Жыццё ў чыгуначнай будцы было не вельмі бяспечнае для дзяцей. Трэба было пільнавацца, каб, пасучы карову, не заснүць на рэйках. Цяжка было ўтрыманіца, каб не падчапіцца на падножку вагона, калі таварныя цягнікі на павароце замаўрджаў ход. Гэта часам канчалася тым, што кандуктар дасць кухтала або натузе за вушы. Абы яшчэ горш: зձэрзш шапку. Тады паслыпіцца бацьковай папружкі або матынкі матузоў. Праўда, калі сын падрос, бацька начаў ставіцца да гэтых яго прыгод іншакі. «Які ж у будзе рабочы, калі ён не налаўчыцца сесці на поезд ці саскочыць з яго на поўнай хадзе...» – казаў бацька.

Недалёка ад чыгуначнай будкі было сяло Старое, а ў ім – пачатковая школа. Туды і адолі Міхася вучыцца. Ішоў яму тады дзесяткі год. У школе ён не толькі авалодоў граматай, але і перацытаў усе кнігі, якія былі ў бібліятэцы і ў саміх настаўнікі. Адзін з іх – Кірыла Бечын – запомніўся Лынъкову на ўсё жыццё. І праз многа-многа гадоў не

раз прыгадваў ён згорбленую постачь хворага на сухоты чалавека, які захвоціў яго да чытання, навучыў любіць літаратуру, разумець яе хараство. За добрыя поспехі М. Лынъкова пры заканчэнні школы ўзнагародзілі кнігай Гоголя «Вечары на хутары близ Дзіканькі». Гэта быў для яго дарагі падарунак, бо творы Гоголя яму вельмі падабаліся. «Сотні разоў я перацытаў прыгоды кавала Вакулы, – успамінаў М. Лынъков, – і кожны раз знаходзіў для сябе ўсё новую і новую асалоду ў гэтым падарунку».

Далешая жыццёвая дарога прывіяла Міхася Ціханавіча ў Рагачоў. Адбылося гэта не без упływu таго, як настаўніка, які заўажыў здольнасць свайго вучня, асаніў яго захапленне літаратурай і ўтварыў бацьку аддаць сына ў двухкласнае вучылішча пры настаўніцкай семінары.

У Рагачоў М. Лынъкову пра-вучыўся пяць гадоў. Пасля двухкласнага вучылішча яго прынялі ў семінарыю. Зрабілі гэта ў якісці выключчэння – за добрыя поспехі ў вучылішчы, па Лынъкову не было яшчэ патрэбных для паступлення ў семінарью 14 год. Больш таго, улічваючы поспехі на экзаменах, прызначылі казенную стыпендыю. Але настаўніца начальства захадзела да гадзіць сіну нейкага багатага бацькі. Стыпендыю ад Лынъкова адабралі і аддаць семінарысту, які ў ёй патрэбы не меў. Давялося шукати спосаб, як жыць далей. Памаглі таварышы і адзін з настаўнікаў, выкладчык фізікі. Параілі зарабляць рэпетытарскай працы і памаглі я знаёсці.

Вучыцца і працаўца ён было цяжка. Не выпадала адпачынка і ў час каникул. Улетку Міхася Лынъкову ўпрашыў працаўца на чыгуночку.

Пасля заканчэння Рагачоўскай настаўніцкай семінары ў лютым 1917 года М.Ц. Лынъкову атрымаў прызначэнне ў Ліпініцкую школу (чыпел Буда-Кашалёўскі раён). Пачалася жыццёвасць школы.

Ліпініцкая сяляне спачатку скептычна глядзелі на маладога настаўніка. Але хуткі асанілі яго старавансікі. Ён даставаў падручнікі, прывозіў сялянам палітычную літаратуру, праводзіў культурна-асветніцкую работу, удзельнічай у работе сельсавета, камітэта ўзаемадапамогі, арганізацыі калерператыў.

З Ліпініч у жніўні 1919 года М. Лынъкову пайшоў у рады Чырвонай Арміі. Прымай ўздел у змаганні з легіёнамі Пілсудскага, у разгроме банд Булак-Балаховіча. Пасля службы на Чарнігашчыне, затым быў адкамандзіраваны на Урал. Адступу ў жніўні 1922 года варніўся дадому – у будку № 230. І зноў яго чакала настаўніцкая праца: ён прызначаецца ў настаўнікі народнага пісьменніка БССР М.Ц. Лынъкова» Крынкаўскай сярэдняй школе Лізенскага раёна Віцебскай вобласці прысвоена імя Міхася Ціханавіча Лынъкова.

На працы двух гадоў настаўніца беларускай мовы і літаратуры Лілі Госіфаўна Алешкіна разам з вучнямі і зацікаўленымі настаўнікамі школы збирала матэрыял для музея. Наведалі родных М.Ц. Лынъкова: Соф'ю Захараўну Лынъкову, сяцёр Ганну Ціханавічу і Пелагею Ці-



Вучні Крынкаўскай яслі-сад – сярэдняй школы ў музеі М.Ц. Лынъкова.

кора М. Лынъкова. Ён расказаў у іх пра новае жыццё, новыя адносіны паміж людзьмі, выкрываў цемпу і забабоны. У 1925 годзе Лынъкова прызначаюць сакратаром газеты «Камуніст».

Важную падзею ў жыцці Міхася Ціханавіча ўнёс 1926 год. У друку з'явілася апавяданне «Той». З яго іначалася стала пісьменніцкая праца. З 1928 года М. Лынъкову – рэдактар газеты «Камуніст». У 1930 годзе М. Лынъкову пераездае ў Мінск. Да егетага года ён быў ужо аўтарам кніг «Апавяданні» і «Той», аповесці «Апошні звернідавец».

Дарогі М. Лынъкова, якія узбагацілі яго ўражаннямі, памаглі пашырыць тэматыку і больш глыбока паказаць жыццё, прапагандылі не толькі па рэспубліцы, але і па СССР. Яго без пераўольшвання можна назваць пісьменнікам-падарожнікам. М. Лынъкову некалькі разоў пабываў у ЭША і напісаў кнігу «За акіянам», падарожнічай па Індый, Польшчы і іншых краінах, пра што таксама расказаў у сваіх нарысах.

М. Лынъкову быў членам-карэспандэнтам Акадэміі навук БССР, а потым – адміндым.

ПЕРШЫМ сядро беларускіх пісьменнікаў М.Ц. Лынъкову ў якісці дыпломата прымаў ўздел у работе Арганізацыі Аб'яднаных Наций. Ён прадстаўляў нашу рэспубліку на канферэнцыі ў Сан-Францыска, на якой была заснавана гэта міжнародная арганізацыя. Затым чатыры разы ўдзельнічай у складзе делегацыі Беларускай ССР у сесіях Генеральнай Асамбліі Арганізацыі Аб'яднаных Наций.

У 1962 годзе ўрад БССР прысвоіў М. Лынъкову званне народнага пісьменніка.

Памер М.Ц. Лынъкову 21 верасня 1975 года.

Пастановай Савета Міністраў Беларускай ССР ад 12 студзеня 1976 года № 15 «Аб увакавечніні памяці народнага пісьменніка БССР М.Ц. Лынъкова» Крынкаўскай сярэдняй школе Лізенскага раёна Віцебскай вобласці прысвоена імя М.Ц. Лынъкова.

На працы двух гадоў настаўніца беларускай мовы і літаратуры Лілі Госіфаўна Алешкіна разам з вучнямі і зацікаўленымі настаўнікамі школы збирала матэрыял для музея. Наведалі родных М.Ц. Лынъкова: Соф'ю Захараўну Лынъкову, сяцёр Ганну Ціханавічу і Пелагею Ці-

ханавічамі, супраслівіціся з братам Мікалаем Ціханавічам, супраслівіціся з Віц-Прэзідэнтам Акадэміі Навук Беларусі Кандратам Кандратавічам Атраховічам (Крапіўніком), беларускім пісьменнікам, сібрамі М.Ц. Лынъкова. Значную дапамогу ў зборы матэрыялаў аказаў віцебскі пазёт Давід Рыгоравіч Сімановіч.

Літаратурны музей Міхася Ціханавіча Лынъкова ДУА «Крынкаўская яслі-сад – сярэдняй школы» з'явіўся ў 1990 годзе ў будынку, дзе жыў Міхася Ціханавіч. У 1991 годзе ў музее адкрыты экспозіціі, якія паказваюць пісьменнікаў і пісьменніц, якія пісалі на беларускай мове. У 1992 годзе ў музее адкрыты экспозіціі, якія паказваюць пісьменнікаў і пісьменніц, якія пісалі на беларускай мове.

Літаратурны музей Міхася Ціханавіча Лынъкова ДУА «Крынкаўская яслі-сад – сярэдняй школы» з'явіўся ў 1990 годзе ў будынку, дзе жыў Міхася Ціханавіч. У 1991 годзе ў музее адкрыты экспозіціі, якія паказваюць пісьменнікаў і пісьменніц, якія пісалі на беларускай мове.

Літаратурны музей Міхася Ціханавіча Лынъкова ДУА «Крынкаўская яслі-сад – сярэдняй школы» з'явіўся ў 1990 годзе ў будынку, дзе жыў Міхася Ціханавіч. У 1991 годзе ў музее адкрыты экспозіціі, якія паказваюць пісьменнікаў і пісьменніц, якія пісалі на беларускай мове.

Літаратурны музей Міхася Ціханавіча Лынъкова ДУА «Крынкаўская яслі-сад – сярэдняй школы» з'явіўся ў 1990 годзе ў будынку, дзе жыў Міхася Ціханавіч. У 1991 годзе ў музее адкрыты экспозіціі, якія паказваюць пісьменнікаў і пісьменніц, якія пісалі на беларускай мове.

Літаратурны музей Міхася Ціханавіча Лынъкова ДУА «Крынкаўская яслі-сад – сярэдняй школы» з'явіўся ў 1990 годзе ў будынку, дзе жыў Міхася Ціханавіч. У 1991 годзе ў музее адкрыты экспозіціі, якія паказваюць пісьменнікаў і пісьменніц, якія пісалі на беларускай мове.

Літаратурны музей Міхася Ціханавіча Лынъкова ДУА «Крынкаўская яслі-сад – сярэдняй школы» з'явіўся ў 1990 годзе ў будынку, дзе жыў Міхася Ціханавіч. У 1991 годзе ў музее адкрыты экспозіціі, якія паказваюць пісьменнікаў і пісьменніц, якія пісалі на беларускай мове.

зельнікі абласнога клуба «Лідар» і інш.

УМУЗЕІ вы можаце з'явитися на выставах асабістых рэчы Міхася Ціханавіча: берэць, сакважаж, прыбрэць для галенія, прывезены з ЗША, гальштук, Пасведчанне дэпутата Вархонія Савета БССР, дэпутаці значак, Пасведчанне члена Саюза пісьменнікаў СССР, значак «Выдатні народнай асветы», лісты і паштоўкі М.Ц. Лынъкова, книгі з яго аўтографамі, лісты і віншавальныя паштоўкі родных Міхася Ціханавіча, гравюры на падах і паштоўкі родных і блізкіх пісьменнікаў: сына Мірыка, які быў расстрэліян на фашыстамі ў гадзе Вілікай Айчынай вайны, сяцёр Ганны і Пелагеі, жонкі Соф'і Захараўны, унучкі Ірыны і прайвіну Максіма, книгі беларускіх пісьменнікаў К. Крапіўны, М. Танка, Е. Лось, Р. Барадуліна, А. Вярцінскага, У. Саламахі, С. Панізініка, Н. Глевіча, Я. Сіпакова, С. Грахўскага, Я. Брыля, А. Кулакоўскага, У. Скрыніка, В. Віткі, А. Руесцікага з аўтографамі аўтараў, зборнікі Д.Р. Сімановіча з аўтографамі і яго асабістых рэчы: чайнік, тоستر, сумка, з якой ён прыезжалі ў Крынкі, куртка, набытая ў Францыі, фотадымыкі 1961 года, расказаваць аб прыездзе Міхася Ціханавіча ў Крынкі 19 мая, аб яго сустрэчы з вучнямі, настаўнікамі і жыхарамі вёскі Крынкі.

Памяць пра знакамітага земляка жыве ў сэрцах тых, хто сустракаўся з ім, хто чытаў і перацытаў яго «Міколку-паравоза», «Васількі», «Астана», «Ірыну», «Векапомныя дні», хто вучыўся і вучыцца ў Крынкаўскай яслі-сад – сярэдняй школе імя М.Ц. Лынъкова.

Давід Сімановіч пісаў: «На радзіме Лынъкова – яго памяць жывая, я бары, і аэры – на радзіме Лынъкова, Нарадзілася тут і над светам лунае Сакавітае яркае векапомнае слова. Наталія СУДАРЫКАВА, настаўнік беларускай мовы і літаратуры Крынкаўскай яслі-сад – сярэдняй школы.